

Ба 15535



М. Азбукін і А. Немцаў.

Мястэчка Асіпавічы, Бабруйскай акругі.

I.

Адміністрацыйны асяродак Асіпавіцкага раёну—паселішча Асіпавічы або Асіповічы (паводле расійскага правапісу „Осиповичи”, водлуг польскага правапісу „Osipowicze”) ляжыць каля аднаназоўнае вузлавое станцыі Заходній чыгункі.

Ад станцыі Асіпавічы адыходзіць чыгуночка на Слуцак (праведзена да Слуцку ў 1916 годзе), якая цягнецца на 100 км. Ад Бабруйску да Асіпавіч па чыгунцы лічыцца 46 км. (ад ст. Бярэзіна), ад Менску—107 км., ад Масквы—857 км., ад Ленінграду—864 км.

Паселішча тут утварылася ў хуткім часе пасля таго, як была закончана і пачала функцыянаваць Заходняя (тады Лібава-Роменская) чыгуночка (1872 г.). У 1900 годзе Асіпавічы былі абвешчаны гарадзкім паселішчам („Собрание узаконений и распоряжений правительства“ 1900. № 64, ст. 140: „Высочайше утверждается 28 апреля 1900 года положение Комитета Министров об образовании из поселка Осиповичи, Минской губернии, городского поселения“), а 6 ліпня 1925 году ЦВК БССР прызнаў Асіпавічы за мястэчка.

Пасля рэвалюцыі 1917 году Асіпавічы перажылі трох окupaцый: дзіве польскіх і адну нямецкую.

Організаваны Доўбар-Мусьніцкім у канцы 1917 году ў Бабруйску атрад пачаў рух у бок Менску. Напярэдадні заніцця Асіпавіч адбыўся бой паміж палякамі і чырвонымі ля станцыі Ясень (амаль супроць вёскі Старынкі). Пасля гэтага палякі, адзетыя ў звычайную салдацкую форму, пачалі паступова пранікаць у Асіпавічы і 18 лютага 1918 г. у вечары іх ужо было шмат ля саду, што знаходзіцца пры станцыі.

Ад частых боек і сутычак паміж чырвонымі і палякамі нярэдка псовалася чыгуночка—у бок Бабруйску; туды з Асіпавіч накіроўваліся па загаду раённага чыгуначнага камі-

тэту—атрады чыгуначнікаў, якія павінны былі папраўля—
папсананую дарогу.

У ноч на 19 лютага 1918 г. атрад капітана Юркеў
зусім блізка падышоў да Асіпавіч з боку ст. Татаркі, ад
часова выслаўшы невялічкі атрад ад сябе на Слуцкую
гунку, каб узарваць мост. Як толькі пачаўся гук ад вы-
каля маста, пачалася страляніна ў мястэчку і з боку ст.
тарка (гэта было а $3\frac{1}{2}$ гадзіны ў ночы). У мястэчку п-
страліць тыя легіёнэры, якія прышлі сюды загадзя ўв-
і для таго, каб не перамяшаць сваіх з чужымі, па-
валі белыя павязкі—з хустак—на свае рукавы. Атрад
воных пад загадам т. Каменщыкава прымушаны бы-
ступіць па галоўнай магістралі Заходній чыгункі—на М-
Галоўнай наступаючай сілай быў польскі афіцэрскі ле-

Зранку 19 лютага ў мястэчку былі ўжо легіёнэры,
бойстваў прыватнага жыхарства і руйнавання ня было.
З вайсковых было забіта (палякаў і чырвоных) каля 30 ча-
лавек.

На станцыі была організавана комэндатура; усе чыгу-
нікі засталіся на сваіх мясцох.

Было організавана гарадзкое самакіраванье. Яшчэ да
яго організацыі палякі пачалі было займацца рабункамі ў
мястэчку (крама Ліст-Барона), але-ж былі спынены ўгаво-
рамі мясцовага жыхарства (Кулакоўскі, Шымкевіч, Мандэц-
кі). Іншы раз палякі рабілі набегі з мэтай рабунку на вёскі.

Палякі ў мястэчку пратрымаліся да прыходу немцаў—
прыблізна 3 тыдні.

Перад нямецкай окупацыяй прыехалі ў Асіпавічы ў спэцы-
яльным поездзе 2 немцы, якія даведаліся аб становішчы чы-
гункі ў бок ст. Татаркі. На другі дзень—паціханьку пады-
шоў цягнік, з якога таксама ціха вышлі салдаты, сталі на
станцыі—і прагучэла нямецкая каманда. Немцы перш-на-
перш запатрабавалі съпіс служачых і па гэтым съпісу вы-
плацілі пэнсію. Калі яны адступалі, дык выплацілі пэнсію за
некалькі дзён уперад.

Самакіраванье ў мястэчку засталося тое-ж, што было
і раней; у гэту спрабу немцы ня ўмешваліся. Па ўсіх вёс-
ках яны расставілі свае пасты. У мястэчку яны займаліся
ўпараткаваннем дарог, разводзілі гароды, кветнікі. Яны пры-
возілі з Нямеччыны розныя тавары—іголкі, гузікі, панчохі,
карункі і г. д.—і выменьвалі яго на яйкі, масла.

У каменным будынку чыгуначнай школы была адчынена
маленькая крама, дзе прадавалі пераважна папяровы матар'ял.
У будынку сучаснай гарадзкой сямігодкі быў „ завод мінэ-
ральных вод“; гэтыя „воды“ ішлі выключна для салдат.

Па чыгунцы рух адбываўся па пропусках.

Немцы пакінулі Асіпавічы 1 сьнежня 1918 году, і некаторы час пасъля іх адыходу было бязуладзьдзе; пасъля падышоў атрад чырвоных пад камандай т. Майсеенкі. Быў утвораны новы рэвалюцыйны чыгуначны камітэт (РЛН), у якім прымалі ўдзел т.т. Чыкаў, Щітоў, Мымрыкаў. Не пасьпела, як належыць, разгарнуцца праца, як награнула трэцяя окупацыя—зноў польская.

Палякі прышлі ў Асіпавічы—у другі раз—19 жніўня (н. ст.) 1919 году з бойкай а 2 гадзіне. Частка іх наступала па полі, а другая па чыгунцы, ля пошты. Іх артылерыя падышла крыху пазней—гадзіне а 6-7-ай і спынілася ў ляску за царквой. Бойка цягнулася да вечара і зноў пачалася 20-га зранку. Чырвоныя падvezылі бранявік і паставілі яго за Замоскім чыгуначным пераездам; калі-ні-калі яны падводзілі яго бліжэй—да мосту праз раку Сіню. У час абстрэлу ў Асіпавічах снарадамі было забіта некалькі прыватных асоб.

Ад абстрэлу сгарэла чыгуначная будка ля прымальнага пакою; снарады падпадалі ў многія дамы (школа, прымальны пакой, прыватныя будынкі).

Прышоўшы ў мястэчка, палякі забілі і абраставалі некалькі мірных грамадзян—яўрэяў.

Першыя часы окупацыі ў Асіпавічах стаялі пазнанцы, якія потым былі заменены варшаўскімі палякамі (як іх назвалі—“антакамі”). Паміж антакамі і пазнанцамі ўвесь час адбываліся сваркі—яны ненавідзелі адных другіх; антакі былі грубы, трymаліся нахальна. Была ўтворана вайсковая комэндатура, якая зъмяшчалася ў будынку сучаснага Раённага Выканаўчага Камітэту.

Жаўнеры былі размешчаны ў прыватных хатах; у сучасным чыгуначным клубе (драўляны барак) знаходзіўся вайсковы шпіталь.

Кірауніцтва мястэчкам палякі перадалі магістрату з уделам папа, рабіна і ксяндза; перад гэтым яны праверылі сьпісы кандыдатаў і няпэўных кандыдатаў (Шымкевіч, Карабука) выкрэслі. Старшынёю магістрату спачатку быў памешчык Рымашэўскі, а потым гр. Бабровіч. У час гэтай окупацыі існавалі дзве школы: польская і расійская. Расійской школе спачатку не давалі ніякой дапамогі—яна існавала на сродкі „бацькоўскага камітэту“ (пастаноўка спектакляў, зборы, адлічэнні ад продажы солі і г. д.). Вучням польскай і расійской школ сродкамі амэрыканскага камітэту (APA) выдавалася сънданьне; акрамя таго, вучням толькі польскай школы давалася адзеньне і абутак.

У маі 1920 г. палякі расстрялялі ля чыгуначнага пераезду 6 партызан—сялян вёскі Крынкі (б. Слуцкай акругі)

С. Пінчука, Я. Пінчука, Р. Кузьміча, Ц. Кузьміча, Я. Ярашэвіча, З. Зашчэка).

Перад адыходам палякаў пачала распаўсюджвацца савецкая літаратура і проклямацыі, якія дастаўляліся з Бабруйску. У апошні дзень окупациі ў Асіпавічы прыляцеў савецкі самалёт, які скінуў некалькі бомб і вельмі напалохаў палякаў. У сувязі з прарывам чырвонымі польскага фронту ля Маладэчна, пачалося адступленне палякаў з нашых месц— з 10 ліпня 1920 году—зранку. Прыйсці ў Асіпавічы палякаў спалілі фабрыку Рыўкіна, Айзіковіча, пакгауз, кантору чыгуначнікаў, дэзвюма выбухамі папсавалі мост праз р. Сінюю. З прычыны чутак аб тым, што палякі мяркуюць падпаліць будынак станцыі, да комэнданта станцыі хадзіла дэлегацыя ад чыгуначнікаў з просьбай не дапусціць падпалу станцыі; бо могуць сгарэць і жылыя будынкі.

Польская буржуазія і частка заможнай шляхты выехала разам з войскам, а частка звязнулася з ст. Пухавічы, бо 10 ліпня мост праз раку Цітаўку быў ужо ўзарваны чырвонымі; нават польскі бранявік прымушаны быў а 4 гадзіне звязнуцца ў Асіпавічы і паехаць на слуцкую чыгунку, дзе і быў спалены.

Першымі пасція адыходу палякаў а 3 гадзіне прышлі партызаны (разьведка), а ў начы падышло рэгулярнае войска. На другі дзень пасція прыходу войска— 12 ліпня ў чыгун. садзе адбыўся мітынг на тэму „Бягучы момант”—даклад тав. Эпштэйна; пасція гэтага адбыліся выбары новага рэвалюцыйнага камітэту, які падзяліўся на 2 часткі: гарадзкую і чыгуначную.

Рэвалюцыйны камітэт абвясціў працоўную павіннасць і пацягнуліся працаўнікі да чыгуначнага мосту, бо трэба было аднавіць яго ў першую чаргу, каб звязацца з Бабруйскам і Жлобінам*).

*). Першую працу пасція адыходу палякаў характарызуе тэлеграма РЛЧ НКОМ'у і Н Гомель наступнага зъвесту:

„На второй день по отступлении врага в Осиповичах сорганизовался Революционный Комитет, который взял на себя инициативу по восстановлению телефонной связи и путей в стороны Бобруйска, Минска, Слуцка и охране оставшегося имущества и материалов. К вечеру восстановили связь с Бобруйском. Высланные на дрезине в сторону Минска товарищи пригнали в Осиповичи часть паровозов и вагонов задержанных на перегоне Верейцы-Пуховичи. Произвели малый ремонт паровозов. Вступили в связь с ком. 9 желдива и вместе снова выехали в Пуховичи. По соглашению взяли вывезенное поляками из Осипович имущество депо, участка и доставили обратно. Из вагонов неприятельской Ш-й головной компании составлен головной рабочий поезд, выступивший на Минск. Часть очищенных и вымытых вагонов по требованию Главдарма направлена в Минск, с которым имеется телефонная связь. Сожженные врагом мосты и взорванный путь

Палякі, адыходзячы ад Асіпавіч, узрывалі чыгунку, палілі чыгуначныя будынкі і матар'ял, некаторы матар'ял увоздзі з сабой *).

Пасція гадоў окупаций у Асіпавічах пачалася будаваньне новага жыцьця, але яшчэ на працягу двух гадоў па лясох навокала мястэчка іншы раз праходзілі бандыты. У 1922 годзе ўлетку на цягніку быў забіты машыніст Чумакоў за тое, што на выкананіе загаду бандытаў—ня спыніў цягнік. У гонар гэроў б. Сярпухоўская вуліца названа яго імем. Сям'я яго добра забясьпечана ўладай.

II.

Лінія чыгункі падзяляе мястэчка на дзве часткі—паўночна-ўсходнюю (большую) і паўднёва-заходнюю (меншую).

в сторону Минска и на Верейцовской ветви восстановлены. По восстановлении моста через Синюю будет открыто движение на Бобруйск. Путь восстановлен из заграницной колеи, чтобы использовать захваченные у неприятеля составы. Русская колея будет восстановлена вслед. Произведено обследование разрушений, сделан приблизительный подсчет оставленных материалов, сделан учет железнодорожников, оставшихся на своих местах службы, учет бежавших и возвращающихся ведется отдельно. Подготовленные Рев. Ком. заблаговременно сведения по всем вопросам переданы особой комиссии по обследованию дороги, проследовавшей 16 июля на Минск. Приступлено к восстановлению депо и мастерских участка пути. Открыты текущие работы. Ремонтируются паровоз, дрезинки, вагончики. Уцелевшие станции, пути, здания приводятся в порядок. В Осиповичах открыт временный пропускной пункт для оказания помощи больным и раненым красноармейцам. Оказывается содействие армии чем можно. Объявлена трудовая повинность. Все работы ведутся самими служащими под руководством РЛЧ при сильном духовном подъеме, вызванном вандализмом поляков.

Председатель Революц. Комитета Леонид Шимкевич.
16 июля 1920 г. Секретарь Вас. Гуськов.

*) Вось малюнак разбурэнныя чыгункі на Слуцак:

1) ст. *Дзераўцы*: знятые палякамі 4 стрэлкі; інвентар увезены.

2) ст. *Дараганава*: станц. будынак, вадакачка і пакгауз спалены; пасавана 5 стрэлак палатна; мост цераз раку Птыч спалены.

3) ст. *Фалічы*: спалена 14 пляцформ альховых дошак.

4) ст. *Старая Дарогі*: спалены пакгауз; машыннае аддзяленне ў вадакачцы сумесна з катлом узарвана; узарваны 2 прыватныя бакі для газы; мост чыгуначны і пабач з ім мост на шосе—спалены; за разъездам „Пасекі” спалены невялічкі мост.

5) ст. *Вярхуціна*: станц. будынак, пакгауз і стрэлачны будкі спалены; вялікі мост спалены; стрэлкі і крыжаваныні ўзорваны; частка жылых дамоў—у тым ліку і пошта—спалены; спалена 17000 шпал; пачынаючы з 57-й вярсты да 64-й амаль на кожнай вярсыце палатно ўзарвана ў некалькіх месцах, спалены масты:

6) ст. *Урэчча*: спалены—пакгауз і станц. будынак; узарваны—вадёмы будынак, гідраўлічны крант, вадакачка, паравозны (паваротны) круг і 10 стрэлак.

(Вчастак Вярхуціна—Урэчча асабліва пацярпеў).

Першая частка належала да рэволюцыі памешчыку Дарагану, другая была набыта гандляром Рыўкіным. У першай жыве пераважна беларускі элемэнт, асабліва чыгуначнікі, другая залюднена галоўным чынам яўрэямі. У першай знаходзяцца: кіно, царква, лячэбны пункт, міліцыя, Местачковы Савет; там шмат гародаў і грамадзкі сад чыгуначнікаў; вуліцы там—далей ад станцыі—звычайна зарастаюць муравой, рух па іх малы. Яўрэйская частка зьяўляецца гандлёвай часткай; там на Комунальнай вуліцы знаходзіцца большасць крам і адбываюцца таргі; там знаходзяцца асіпавіцкія школы, Раёны Выканаўчы Камітэт, пажарнае дэпо і ёсьць даволі значны местачковы сад (былая ўласцівасць Рыўкіна), парослы хвойнікам і маладымі дэкорацыйнымі дрэўцамі, з летнім сцэнай і прысадамі. Насельнікі Асіпавіч, аднак, мала карыстаюцца местачковым садам і часцей шпакуюць у садзе чыгуначнікаў.

У пляне Асіпавіч кідаецца ў вочы правільнасць вуліц, выцягнутых пераважна ў кірунку, роўналежным з чыгункай, слабая забудованасць і значны лік пустых пляцоў. Усё гэта будзе зусім зразумелым, калі мы прымем пад увагу моладасць паселішча. Вуліцы пракладаліся тут па раней складзеным пляне з такім разылікам, каб было дзе будаваць новыя і новыя хаты на працягу шэррагу гадоў. Стыхійная забудоўкі, якая апярэджаўала-б усякія проекты, тут ня было.

Некаторыя вуліцы пракладаліся проста сярод лесу, а бчым съведчаць і назвы іх, напрыклад „Баравая“ (цяперака „Розы Люксэмбург“), па сэрэдзіне якой дагэтуль засталіся стаяць хвоі. Брукаваных вуліц няма; першы цэментавы тротуар зявіўся ў 1927 г.

Роўналежнасць галоўных вуліц дазваляе зъмясьціцца значнаму ліку людзей блізка ад асяродку. Калі параўнаць плян Асіпавіч з плянам Смалявіч або яшчэ якога-небудзь старога мястэчка, што расце ў адзін бок, напрыклад у бок станцыі, дык прыдзецца прызнаць, што Асіпавічы расплянаваны лепей.

Недахватам у расплянаванні Асіпавіч трэба лічыць адсутнасць пераезду цераз лінію ў самым асяродку мястэчка, бо каб праехаць з аднай часткі яго ў другую коньмі, трэба выяжджаць за межы мястэчка (пераезды ў абодвух канцах Асіпавіч). Пакуль што нельга спадзявацца, каб у хуткім часе цераз лінію праклалі мост для калёснай язды. Хуткае разрастанье мястэчка ўздоўж чыгункі прывяло да зрастання яго з аднаназоўнай вёскай, якую ўжо можна лічыць прадмесцем. Калі да цяперашняга часу звычайна вёска Асіпавіч лічыцца яшчэ за асобнае паселішча, дык гэта

можна апраўдаць хіба толькі тым, што панаванье сельскай гаспадаркі ў ёй рэзка адмяжаўае яе ад гандлёва-прамысловага мястэчка. Аднак, у бліжэйшы час вёска, можна думаць, разыйдзеца на пасёлкі і на старых месцах застануцца толькі тыя сяляне, якія цесна звязаны з мястэчкам і яго заработкаі. Тады ўжо нельга будзе разглядаць вёску іначай, як частку мястэчка.

Паводле даных усесаюзнага перапісу 1923 г. у Асіпавічах лічылася ўсяго 441 ўладаньне, з якіх 439 забудавана *).

Будынкаў жылых у мястэчку налічана 479, няжылых 499. З ліку жылых будынкаў у мястэчку камяніц—6, з няжылых—5. Агнятрывалыя жалезныя дахі пакрываюць 26 жылых і 33 няжылых будынкаў. Такім чынам, пажарная небясьпека пагражае мястэчку ў вялікай меры. Аднак, прымаючы пад увагу даволі рэдкую забудаванасць Асіпавіч, можна сказаць, што пажарная небясьпека тут меншая, чымся ў іншых мястэчках Беларусі, дзе звычайна хаты стаяць шчыльна адна каля адной, а лік камяніц рэдка бывае большым (у м. Глуску жылых камяніц—4, у Парычах—3, але ў Бешанковічах—12, у Суражы—9, у Тураве—43).

Пажарная дружына ў мястэчку організавалася ў 1911 годзе; у 1913 г. пабудавалі пажарнае дэпо. Рост пажарнай дружыны пачаўся з 20 чал. і дайшоў цяперака да 50 чалавек добрахвотнікаў; яны абслугоўваюць мясцовасць радыусам у 10 вёрст.

Дэпо раней знаходзілася па вуліцы К. Маркса, не апальвалася; адначасова яно-ж было і асіпавіцкім тэатрам. У 1925 годзе яго перацягнулі на Комуністычную вуліцу паставілі печы, і ў 1927 г. ля яго паставілі вежу—“каланчу” (у 20 арш. вышыні). Дружына мае наступны інвэнтар: 3 помпы, 12 бочак, 10 багроў, адзін багорны ход. Пры дружыне організаваны з 1924 году духавы оркестр, праца якога працякае з перабоямі.

Звычайна асіпавіцкія жылыя будынкі маюць чыста местачковы выгляд—гэта аднапавярховыя хаты ў 3—4 пакой, з гонтавым, звычайна, дахам, з драўляным падмуркам. Двохпаверховых будынкаў у Асіпавічах толькі 3.

Памяшканья ў часе перапісу было 728. З гэтага ліку жылых памяшканья было 653 занятых і 3 пустых; памяшканья для ўстаноў бяз жыльля было 12, для прамысловых прадпрыемстваў 46, гандлёвых і складачных памяшканья 17. Ня лічачы агульных памяшканья, жылых кватэр на адзін пакой было 122, на 2 пакой—173, на 3—4 па-

*) ЦСУ БССР. Статыстычны штогоднік 1923—1924. Менск, 1925.

коі—340; на 5 і болей пакояў—16. Такім чынам, на кожную кватэру прыпадала ў сярэднім 2,8 пакояў і 5,5 людзей.

Выдатнейшыя будынкі Асіпавіч—гэта вакзал, дэпо, дэраж, паравозных брыгад, чыгуначная сямігодка (каменны будынак), новая драўляная царква, прывакзальныя цагляныя майстэрні і дом Раённага Выканаўчага Камітэту, пабудаваны калісь уласнікам паўднёва-заходній паловы мястэчка гандляром Рыўкіным. Будынак РВК драўляны, аднапавярховы, з даволі вялікім пры ім хвойнікам-паркам, ляжыць на ўскрайку мястэчка і мае выгляд б. панскага дому ў небагатым маёнтку.

Асіпавіцкая праваслаўная царква пачала будавацца ў 1910 годзе, а скончана была ў сінезні 1911 году. У заснаваньні яе прымалі ўдзел памешчыкі Дараган, які адпусціў



Будынак Раённага Выкан. Камітэту.

зямлю пад царкву, і Радзівіл, які даў для царквы лесу. Лепшыя будынкі Асіпавіч муніцыпалізаваны, але большасць належыць прыватным асобам. Усяго муніцыпалізвана 52 жылых і 71 няжылых будынкаў; у ліку муніцыпалізваних 5 жылых і 4 няжылых камяніц, 19 жылых і 31 няжылых будынкаў з агнітрывалымі дахамі, а таксама ўсе 3 двухпавярховыя дамы.

III.

У 1897 г. мястэчка Асіпавічы было яшчэ зусім маленькім прывакзальным пасёлкам, які не налічваў нават і 500 на-

сельнікаў, так што ў сьпіс важнейших паселішчаў быў. Расійскай імперыі, складзены на падставе перапісу 1897 г., гэты пасёлак не ўвайшоў¹⁾.

Пасля таго, як была пракладзена слуцкая чыгуночка (спачатку да Старых Дарог), і Асіпавічы зрабіліся чыгуначным вузлом, пачынаецца хуткае ўзрастанье мястэчка. У кнізе „Ярмолович. Список населенных мест Минской губернии. Минск 1909“—у гарадzkім паселішчы Асіпавічы паказана 246 двароў і 1066 насельнікаў; адначасна на станцыі Асіпавічы паказана 10 двароў і 78 насельнікаў. Такім чынам, усяго на тэрыторыі мястэчка жыло 1144 нас.

Сельска-гаспадарчы перапіс 1916 году налічыў тут ужо 2967 насельнікаў і 705 гаспадарак. Пры гэтым усе мясцовыя гаспадаркі паказаны, як беззасеўныя, і, значыць, насельнікі Асіповіч на 100% ня былі звязаны з земляробствам, а здавалі сродкі для жыцця, мабыць, ад нясельскіх заняткаў. Перапіс 1917 г. паказаў далейшае павялічэнне ліку насельнікаў у мястэчку да 4402 чалавек, з якіх 224 жылі пры станцыі. Двароў за гэты год паказана 374 ува ўсім мястэчку і ў тым ліку на станцыі 20.

Павялічэнне ліку насельнікаў у 1917 г. залежала ад наплыvu ў Асіпавічы ўцекачоў і войска.

Такі самы наплыў прыезнага люду адбыўся ў 1917 годзе і ў іншых гарадох і мястэчках Беларусі, але ў большасці выпадкаў гэты наплыў аказаўся часовым, тады як у Асіпавічах лік насельнікаў з 1917 году зьменшыўся мала.

У часе польскай окупацыі перапіс 1919 году паказаў у Асіпавічах 3685 чал., а перапіс 1923 году налічыў тут 3556 душ. Прыблізнае падлічэнне насельнікаў мястэчка рабілася яшчэ ў 1924 годзе камісіяй па раёнаваньні БССР, калі было налічана ўсяго па мястэчку 3645 чалавек і ў тым ліку на станцыі 141. Яшчэ адно падлічэнне было зроблена Цэнтральнай Статыстычнай Управай на 1 студзеня 1925 году, калі ў мястэчку было налічана 546 гаспадарак і 2414 чал.²⁾.

Аднак гэтае апошняе падлічэнне, праведзенае насьпех і неакуратна, не заслугоўвае поўнае ўвагі.

Увесеазны перапіс 1926 году паказвае ў Асіпавічах 589 гаспадарак і 4015 насельнікаў (з чыгуначн. будкамі №№ 1, 140, 18б), з якіх мужчын 2017 чалавек, жанчын—1998 чал. Перавага мужчын характэрна для прамысловых

¹⁾ Н. А. Тройницкій. Населенные местности в Российской Империи в 500 и более жителей по данным первой всеобщей переписи 1897 г. Спб. 1905.

²⁾ Цэнтр. Статыст. Управа. Вынікі адміністр. съпісу паселішчаў і гаспадарак БССР на 1-І 1925*.

асяродкаў і падкрэслівае гарадзкі харктар Асіпавіч у цяперашні час.

У 1917 годзе па роду насельнікі Асіпавіч падзяляліся так: мужчын было 2165 ч., жанчын—2237; у 1923 годзе мужчын аказалася 1764, жанчын—1792.

Па нацыянальнасьці насельнікі мястэчка ў 1917 годзе падзяляліся на беларусаў (2829 або 64,25%), яўрэяў (1138 або 25,85%) і палякаў (435 або 9,9%). Па даных РВК за 1925 г. тутака лічылася жыхароў 3466 чал., з іх беларусаў 2268 чал. (65,4%), расійцаў 206 чал. (6%), яўрэяў—826 чал. (23,5%), палякаў 97, літоўцаў—45, украінцаў—17, немцаў—6, і адзін мардвін. Паводле перапісу 1926 г. беларусаў аказалася 2372 (59,1%), яўрэяў 1126 (28%), расійцаў 272 (6,8%), палякаў 112 (2,8%), украінцаў 48, літоўцаў 25, немцаў 12, латышоў 10.

У параўнаньні з іншымі мястэчкамі Баларусі Асіпавічы адзначаюцца вельмі вялікім % беларусаў, якія пры гэтym не заняты сельскімі заняткамі. (У Глуску па даных 1917 году ўсіх беларусаў 35,5%; у Парычах толькі 24,4%). Прывынай гэтай звязы трэба лічыць вялікі процэнт чыгуначнікаў, якія амаль што выключна беларусы, і наогул служачых, якія таксама ніколі не набіраліся ў старыя часы з яўрэяў.

Соцыйяльны стан насельнікаў Асіпавіч у 1923 годзе быў такі: наёмнай працай было занята 2921 чал., гаспадароў было 369, іншых 266. У пераважнай большасці іншых мястэчак (Глуск, Парычы, Койданаў, Бобр, Чарэя, Крычаў і шэраг іншых) лік гаспадароў большы ад ліку занятых наёмнай працай, што тлумачыцца вялікім лікам дробных гаспадароў—крамнікаў і сялян-гаспадароў. У Асіпавічах, як і ў іншых чыгуначных вузлох (Жлобін, Каленкавічы) або як у вялікіх гарадзкіх асяродках (Менск, Віцебск, Бабруйск і г. д.), расчуча пераважвае наёмная праца. Гэта съведчыць аб чиста гарадзкім харктары Асіпавіч, якія маюць больш шансаў ператварыцца ў буйны гарадзкі асяродак, чымся старыя паселішчы гарадзкога тыпу Беларусі, закінутыя далёка ад чыгункі, хация-б яны яшчэ і засталіся да гэтага часу важнымі гандлёвымі пунктамі.

IV.

Лік асоб, занятых сельскай гаспадаркай у Асіпавічах, паводле даных перапісу 1923 году, дасягае толькі 12, або 1,17%. Можна сказаць, на ўсёй БССР няма аніводнага значнага мястэчка з такім малым процэнтам сельскіх заняткаў. Калі хто на ўскрайках Асіпавіч і займаецца гародніцтвам, дык ня лічыць гэта за галоўную крыніцу сродкаў для жыцця.

З сельскіх заняткаў, якія ўсё-ж такі маюць значэнне, як другарадныя крыніцы прыбыткаў, на першым пляне трэба паставіць гадоўлю жывёлы. Аднак і свойскай жывёлы ў Асіпавічах значна меней, чымся ў іншых мястэчках Беларусі. У 1923 годзе тут налічылі 40 коняй, 385 галоў быдла, 74 съвіньні і 27 авечак і коз. Але-ж 1926 год ужо дае наступныя лічбы (даныя РВК): коняй 178, быдла 752, съвіней — 400 (у тым ліку парасят 201), коз 27.

Нават садоўніцтва не пашырана ў мястэчку і ня прыцягвае да сябе належнае ўвагі mestachkoўцаў. Найвялікшы сад у Асіпавічах (б. Рыўкіна) у 3 дзесяціны быў згадзены РВК у 1925 г. у арэнду толькі за 135 рублёў.

Рыбацтва — лоў дробнай рыбы ў рэчцы Сіняй — мае харктар аднэй з дзіцячых забаў.

Па даных РВК, у Асіпавічах у 1927 г. налічвалася:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Бондар 1 | 14. Смаляроў 1 |
| 2. Ваўначос 1 | 15. Стальмахоў 8 |
| 3. Загатавальнікаў 4 | 16. Саматужнікаў, якія вырабляюць зэльтэрскую ваду 1 |
| 4. Кавалёў 5 | 17. Шаўцоў 20 |
| 5. Калёсьнікаў 1 | 18. Хлебапёкаў 2 |
| 6. Каўбасьнікаў 2 | 19. Рымароў 1 |
| 7. Крупадзёраў 3 | 20. Шапачнікаў 3 |
| 8. Кішэчнікаў 1 | 21. Майстраў гадзіннікаў 2 |
| 9. Кажамякаў 2 | 22. Цырульнікаў 3 |
| 10. Масларобаў 1 | 23. Панчошніц 1 |
| 11. Краўцоў 11 | 24. Фотографаў 1 |
| 12. Пераплётнікаў 1 | |
| 13. Сълесараў 2 | |

Адным з галоўных заняткаў асіпавіцкага насялення зьяўляецца апрацоўчая прамысловасць — фабрычная і саматужная. У 1923 годзе тут налічана 48 прамысловых прадпрыемстваў, з якіх 46 далі весткі аб ліку асоб, занятых там на 15 сакавіка 1923 г.

Хаця гэта пераважна дробныя майстэрні саматужнікаў і рамеснікаў, але ўсё-ж такі асоб, занятых на іх, было 241, у тым ліку 175 наёмных работнікаў. Усе іншыя мястэчкі БССР і нават некаторыя гарады (Лепель, Гарадок, Сянно, Чэрыкаў, Чэрвень, Быхаў, Чавусы, Пітрыкоў, Горкі) не налічвалі такога ліку работнікаў, занятых у прамысловасці і наогул мелі меншае прамысловое значэнне.

Аднак трэба, помніць, што найбуйнейшым асіпавіцкім прамысловым прадпрыемствам зьяўляюцца чыгуначныя майстэрні, а фабрык з рухавікамі тут было толькі 8, прычым магутнасць усіх рухавікоў вызначалася ў 97 конскіх сіл. З гэтага боку некаторыя мястэчкі (Койданаў, Коханава, Ко-

пысь, Глуск) і дробныя гарады (Сянно, Горкі) стаяць вышэй ад Асіпавіч. Найважнейшымі з тутэйшых фабрык да вайны былі 2 комбінаты (пільні з млынамі і крупернямі) і шпалапрапітчая фабрыка.

Асіпавіцкі млын з пільняй пабудованы Рыўкіным у 1905 г. Спачатку гэта быў драўляны будынак, які згарэў у 1916 годзе. На яго месцы быў пабудован каменны будынак, які таксама згарэў у 1920 годзе пры адыходзе палякаў. Цяперака ён належыць да РВК і эксплюацеца ім; мае рухавік у 65 кон. сіл, 37 чал. работнікаў і служачых, 2 паставы, 2 рамы гатарнага варштату, 1 цыркулярку і 1 крупадзёрку; млын апрацоўвае ў год 1105,92 тонны збожжа ў год; пільня—5574,463 кб. мэтра дрэва. Тут-жя ёсьць 1 валюш, які дае ў год 51840 арш. сукна (даныя РВК).

Шпалапрапітчая фабрыка пачала будавацца на сродкі былай Лібава-Роменскай чыгункі ў 1900 годзе—паводле проекту інж. Папова. Яна была абсталёвана амэрыканскімі машынамі; скончылі будаваць яе ў 1903 годзе. З гэтага году яна была здадзена ў арэнду акц. т-ву Юліс-Рудгес, якое зрабіла некаторыя паляпшэнні ў яго абсталёванні і эксплюацавала яго да 1907 году.

Фабрыка працівала шпалы з такім разылікам, каб яны праляжалі ў зямлі 8 год; гэтыя шпалы фабрыка прадавала чыгунцы па 21,5 кап. за шпалу. У сярэднім фабрыка выпускала ў год 800000 шпал. З 1907 году яна перайшла на гаспадарчы разрахунак і праца гэтак цягнулася да 1920 году, калі фабрыка была разбурана палякамі, якія вывезылі машыны ў Влацлаўск. З таго часу фабрыка перастала працаўаць. У 1926 годзе будынак яе быў перароблены пад дзяжурную кандуктарскіх брыгад.

З памянёных фабрык цяперака працуе толькі першы комбінат.

Недалёка ад гэтага комбінату знаходзіцца прыватная ваўначоска, якая належыць гр-ну Футару; яна прыводзіцца ў рух коньмі; працуе на ёй сам гаспадар і адзін наёмны работнік.

У канцы 1926 году Лучыцкай арцельлю ў Асіпавічах была адчынена абоднія. На ёй працавала 14 чалавек работнікаў. Выраблялі яны галоўным чынам абады, якія вывозілі на Украіну.

V.

Дзякуючы свайму палажэнню каля вузлавой станцыі, мястэчка Асіпавічы зрабілася важным гандлёвым асяродкам, які трymае ў сваіх руках гандаль усёй Случчыны. Праз Асі-

павічы ідуць тавары ўсёй б. Слуцкай акругі і для ўсёй б. Слуцкай акругі. Як пункт перасядкі пасажыраў, што едуць з Слуцку або ў Слуцак, Асіпавічы абагаціліся рознымі заезнымі дамамі і харчэўнямі. Каб аблужыць чыгуначнікаў, што працуюць на станцыі ды ў майстэрнях, сюды панараджала і тут астаяваліся крамнікі ды гандляры.

Паводле даных перапісу 1923 году тут было 23 гаспадары, 6 прыказчыкаў ды 20 работнікаў, якія былі заняты гандлем. Тады-ж тут налічана 14 занятых гандлёвых памяшканьяў і 4 памяшканыні для складаў. Аднак паводле даных фінансавых інспектараў за першую палову 1923-24 операцыйнага году ў Асіпавічах было 58 крам з абаротам у 155120 р. Такім чынам мястэчка ў той час мела большае гандлёвае значэнне, чымся Глуск, і сярод паселішчаў Бабруйскае акругі займала 4-ое месца (пасыль Бабруйску, Рагачэву і Жлобіну).

Праўда, што за другое паўгодзьдзе таго самага году тыя-ж крыніцы паказалі 42 крамы з абаротам у 97949 рублёў, так што Глуск ужо апярэдзіў Асіпавічы. Калі ўзяць суму даных за абодва паўгодзьдзі, дык Асіпавічы засталіца на 5-м месцы сярод гарадзкіх паселішчаў Бабруйшчыны (у тагочасных межах яе).

Большасць асіпавіцкіх крам (у другой палове 1923-1924 бюджетнага году 39 з абаротам у 84214 рублёў) належала прыватным асобам; кооперацыйных крам толькі 2 (з абаротам у тое-ж паўгодзьдзе ў 13135 р.), дзяржаўная крама адна (з абаротам за той-же перыод у 600 руб.).

З справаўдачных даных Местачк. Савету за 1926 год, становішча гандлю малюецца гэткім чынам:

Насельніцтва коопэравана на 21%; у мястэчку ёсьць: трансп. спаж. т-ва, спажыв. т-ва і сел.-гаспадарчая кооперацыя.

Абароты за 1-ое паўгодзьдзе 1925-26 бюдж. году:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) кооперацыя . | 130259 р.=53,09% |
| 2) прыват. гандаль . | 115100 „ =46,91% |

Абароты за 2-ое паўгодзьдзе 1925-26 бюдж. году:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) кооперацыя . | 239528 руб.=68,0% |
| 2) прыват. гандаль . | 112700 „ =32,0% |

За год:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) кооперацыя . | 377340 руб.=56,9% |
| 2) прыват. гандаль . | 288800 „ =43,1% |

Абароты кооперацыі разъмяркоўваюцца наступным чынам:

сп. т-ва . . .	189637,81	руб.=47,6%
тр.-сп. т-ва . . .	156443,59	" =41,5%
с.-г. . . .	31265,31	" =10,9%

Памяшканье асіпавіцкага кооператыву знаходзіцца ў бойкім гандлёвым месцы—на базары. Яно крыху цеснае—у іншыя дні тамака бывае вялікі натоўп і чарга (асабліва ў нядзелю).

Абсталяванье ня ў поўнай меры задавальняе запатрабаныні гандлю; конавязяй, павецяй для прыяжджаючых сялян няма; рэкламаванье кооператыву па스타ўлена зусім слаба. Вітрын кооператыву ня мае; тавары захоўваюцца ў 2-х складах, якія знаходзяцца зусім блізка ад крамы. Склады цесныя, сухія; вядзеца барацьба са шкоднікамі.

Працаўнікі кооператыву спэцыяльная адукцыі ня маюць, але маюць практичны стаж ад 3 да 6 год.

Пры закупцы тавараў абвязкова прымаецца пад увагу ходкасць іх; ёсьць выпадкі залежванья тавараў—іх рэалізуюць па зынжаным кошце, ад чаго кооператыву нясе страты. Цэны тавараў вывешваюцца на відным месцы; уведзена поўнасцю мэтрычная сістэма.

Закупка тавараў бывае эпізодычная і пэрыодычная; праvodзіцца агентамі альбо па пісьмовым заказе.

Апарат кооператыву пабудаваны гэтак:

1) 5 крам прымаюць с.-г. продукты і разам з тым служаць для продажы прамысловых тавараў, а 1 крама с.-г. продуктаў ня прымае.

2) магазыны разъмяркованы па ўсім Асіпавіцкім раёне;

3) разносны гандаль са столікаў не адбываецца.

Праўленьнем вядзеца паступовае зыніжэнье выдаткаў, робіцца плянава завоз тавараў; праца контролюеца рэвізыйнай камісіяй, бываюць інструктарскія агляды.

Падсобных прадпрыемстваў коопэр. ня мае.

Аб працы кооператыву съведчаць наступныя даныя:

Сума звароту на 1 працаўніка ў рублех	Агульная сума накладных выдаткаў у рублех	З іх на ўтрыманье апарату ў рублех	Усяго выпадку за год у рублех
1925-26 опэр. год.	2000 у м-ц	20948,26	11525,43
			27475,64

Прадажны зварот тавараў (№ 2).

Назва груп тавараў	Сума 1925-26 опэр. год
Вопр., абуцьцё, мануфакт.	272090 руб. 66 к.
Галянтарэя . . .	106084 " 89 "
Табака . . .	13922 " 70 "
Наркотыкі (віно, гарэлка)	14000 р. за $\frac{1}{2}$ года
Матар'ялы асьвятлен.	13244 руб. 67 к.
Мыла і інш. . . .	138838 " 40 "

Астача (№ 3) на 1/X-26 г.

Назва ходкіх тавараў	Засталося на 1/X-26 году
Лёгк. мануфакт. . . .	5873 руб. 85 к.
Скура	1697 " 06 "
Соль. . . .	757 " 80 "
Цукер	1136 " 94 "
Галянтарэя	2183 " 97 "
Жалеза	3115 " 29 "
Усяго	14764 руб. 91 к.

Зварот за тыдзень: вясной—8000 р.; улетку—8500 р.;
у восень—6600 р.; узімку—8500 р. (у сярэднім).

Выдаткі (№ 6)

1925-26 опэр. год	Усяго наклад-ных і гандо-вых выдаткаў	3 I X;					
		Зарплата з націчэн-нем	Каманды-роук і разъезды	Гаспадар-ных	Прыстапка транспорт тавараў	Операцый-ных	Культ-асьветн.
		11625 р. 43 к.					
27375 р. 64 к.	+1590 р. 49 к. [соц. стр.]	1320 р. 72 к.	2012 р. 13 к.	2950 р. 37 к.		288 р. 18 к.	4073 р 45 к.
		13115р. 92к					

За 1925-26 опэр. год прадана:

Пайшчыкамна на суму . 104968 р. 62 к.
Ня пайшчыкам „ . 167122 р. 03 к.


Гісторыя асіпавіцкай коопэрацыі пачынаеца з 1916 г. У гэтым годзе грам. Кулакоўскі, Дроэд, Рывін, Шымкевіч, Каржанеўскі, Нус і інш. організавалі спажывецкае таварыства; цераз год організавалася другое—Мікалаеўскае спажывецкае таварыства (організаторы чыгуначнікі: Грышэнка, Ткачэнка, Ждановіч і інш.). Першае спажывецкае т-ва зьявілася ініцыятарам па ўтварэнні Райсаюзу спажывецкіх т-ваў, у які былі запрошаны прадстаўнікі з Слуцку, Бабруйску. Першы зъезд адбыўся у Старых Дарогах у 1917 г. У саюз увайшло да 25 спажыв. тавар. (вясковых, гарадзкіх—слуцкіх, бабруйскіх,—местачковых); цэнтрам (месцазнаходжэннем) саюзу было абрана мяст. Асіпавічы.

Існаваньне вышэйпаказаных спажывецкіх т-ваў у Асіпавічах скончылася ў першых месяцах 3-й (польскай) окупации—у 1919 годзе. Пасля адходу палякаў былі адчынены „продпункты“, якія паступова і былі рэорганізаваны ў сучасную грамадзянскую коопэрацыю.


У сучасны момант можна сказаць, што Асіпавічы блізка што звярнулі сваё перадваеннае гандлёвае значэннне, прынамсі ў адносінах да прывозу тавараў, бо вывоз, дзякуючы астаноўцы тутэйшых пільняў, далёка не дайшоў да даваеннай нормы.

Да вайны ўзрастаў як вывоз, гэтак і прывоз па чыгунцы ў Асіпавічы; пасля вайны вывоз страшэнна зменшыўся. У 1900 годзе станцыя Асіпавічы пагрузіла 916900 пудоў розных (пераважна лясных) грузаў і выгрузіла толькі 133300 пудоў розных тавараў. У 1913 годзе гэтыя лічбы адпаведна ўзраслі да 1099000 і 453000. Больш за ўсё перад вайной (1913 год) вывозілася дроў (усяго 614000 пудоў чистага вывозу) і лясных будавальных матар'ялаў (усяго 400000 пудоў; чисты вывоз 255000 пудоў). Апрача таго вывозілася жытняя мука (усяго 26000, чисты вывоз 23000 пудоў) і вотруб'е (усяго 33000, чистага вывозу 4000 пудоў); далей ідуць малочныя продукты (3000 пудоў чистага вывозу) і мяса (2000 пудоў чистага вывозу); нарэшце алейнае насенне (2000 пудоў чистага вывозу). Наадварот, прывозіліся ў Асіпавічы збожжа (калі адкінуць жытнюю муку і вотрубі, дык 108000 пудоў усяго або 89000 пуд. чистага прывозу); каменны вугаль (164000 пудоў чистага прывозу); цынк, волава, медзь і іншыя мэталы ды мэталёвыя вырабы (4000 пудоў), соль, цукер, нафта, сывіньні (656 шт.) і г. д.

1900 год.



1913 год.



Перад вайной (1913 г.) больш за ўсё прывозілі і вывозілі:



Аб грусаабароце Асіпавіч пасъля вайны можна разва-
жаць паводле такіх лічбаў:

		У тыс. пуд.													
		Жытая	Авёс	Ячмень	Мукка	Мукка	Крупа	Иншае	Збожжа	разам	Быдла	Рыба	Дровы	Леса-будав.	матар'ял
1922-23	опэр.-год	{ вывоз .	60	2	2	1	—	—	5	70	1	—	80	108	
		{ прывоз .	26	3	—	1	4	—	1	35	1	1	376	32	
1923-24	опэр. год	{ вывоз .	26	—	—	—	1	—	—	27	—	—	172	177	
		{ прывоз .	3	—	—	3	4	5	—	15	—	1	78	30	

		Нафта	Камен. вугаль	Соль	Жалеза	Крамніна	Іншыя та- вары	Усяго ко- мэц. груз.	Вайлск. грузы	Усе служ- бов. грузы	Усе грузы разам
1922-23 опэр. год	{ вывоз .	1	—	9	—	—	24	293	14	937	1244
	{ прывоз .	5	1	26	1	1	58	537	1	979	1517
1923-24 опэр. год	{ вывоз .	—	—	5	—	—	1	382	—	407	789
	{ прывоз .	2	109	14	—	—	12	261	—	201	46.

Прыглываючы да гэтых лічбаў, бачым, што ў 1922-23 операцыйным годзе вывоз з Асіпавіч, як і прывоз у Асіпавічы, дасягнулі свайго максымуму, але як вывозіліся, гэтак і прывозіліся пераважна службовыя грузы, тады як звароты комэрцыйных грузаў, па якіх можна разважаць аб разьвіцці



Асіпавіцкі базар.

гандлю, былі многа ніжэйшымі ад даваенных. Прынамсі значна зынізіўся вывоз, тады як прывоз нават быў большым ад даваеннага. Пры гэтым зъмяншэнне адбылася за кошт лясных тавараў; дроў у лясны Асіпавіцкі раён прывозілася болей, чымся вывозілася, што звязана з малым спажывань-

№	НАЗВА ПРОДУКТАУ	Студзень 2/I		Люты 13/II		Сакавік 13/III		Май 15/V		Ліпень 4/VII		Жнівень 8/VIII		Кастрычнік 23/X		Лістапад 21/XI		Сінэжань 26/XII		Адкуль прывезена		
		Колькасць	Цана	Колькасць	Цана	Колькасць	Цана	Колькасць	Цана	Колькасць	Цана	Колькасць	Цана	Колькасць	Цана	Колькасць	Цана					
1	Жытъ	—	1.40 к. пуд.	—	—	10 п.	1 р. 70 к. п.	9 п.	1.20-1.40 к. п.	9-10 п.	1 р. 70 к. п.	9 п.	1 р. 65 к. п.	8 п.	1.50-1.55 к. п.	—	—	15 п.	1.40 к. п.	Пратасовічы, Забалоцце, Восава, Прудок, Замоша		
2	Гарох	—	—	—	—	—	—	3 п.	1.45 к. п.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Пяшчанка		
3	Ячмень	—	—	—	—	—	—	—	—	4 п.	1 р. 50 к. п.	—	—	—	—	—	—	—	—	Гарожка М., Замоша		
4	Авёс	—	—	—	—	—	—	—	3 п.	1 р. 35 к. п.	—	—	—	13 п.	1.50-1.55 к. п.	31 пуд.	1.55-1.60 к. п.	2 п.	1.40 к. п.	Цялухі, Зборск		
5	Грэчка	—	—	—	—	—	—	—	6,5 п.	1 р. 70 к. п.	—	—	—	—	—	6 пуд.	1.65-1.60 к. п.	—	—	Вязы, Заручэўе, Паплавы		
6	Мука жытн.	7 п.	1.60-1.65 к. п.	—	—	—	—	—	—	3 п.	1 р. 75 к. п.	—	—	—	—	—	—	—	—	Рэпішча		
7	Пшаніца	—	1.40 к. пуд	—	—	—	—	—	—	—	6,5 п.	1 р. 80 к. п.	—	—	—	—	—	—	—	Пратасевічы, Пяшчанка, Забалоцце, Гарожка Вял., Замошані, Стайшча		
8	Бульба	25 п.	35 к. пуд	30 п.	35 к. пуд	45 п.	40 к. п.	100 п.	45 к. п.	8 п.	45 к. п.	6-10 п.	30-40 к. п.	32 п.	30-35 к. п.	53 пуд.	30-35 к. п.	5 п.	30-35 к. п.	—		
9	Буракі	10 ф.	3 к. фунт	—	—	15 п.	40 к. пуд	—	—	—	—	—	2 п.	2 к. ф.	8 п.	60-65 к. п.	25 пуд.	60-75 к. п.	—	—	—	
10	Рэдзька	—	—	—	—	—	—	—	15 ф.	9-10 к. ф.	—	—	—	—	—	—	—	3 пуд.	3 р. 20 к. п.	—	—	—
11	Цыбуля	2 п.	10 к. фунт	10 ф.	10 к. фунт	—	—	—	—	16 п.	65 к. п.	—	—	—	—	—	6 ваз.	6-6,50 к. воз	35 ваз.	5-8 р. воз	Пратасевічы, Лучыцы, Цялухі	
12	Сена	150 п.	50 к. пуд	150 п.	60 к. пуд	15 ваз.	8 р. воз	50 п.	65 к. п.	—	—	1 ваз	25 к. п.	—	—	—	—	30 п.	35 к. п.	Замошані, Прудок, Восава		
13	Салома	50 п.	35 к. пуд	200 п.	40 к. пуд	9 ваз.	6 р. воз	15 п.	45 к. п.	—	—	—	—	—	—	—	33 м.	65-75 к. м.	60 м.	50 к. м.	Рэпішча, Селишча, Вязы	
14	Мякіна	100 мяш.	50 к. мяш.	25 м.	40 к. м.	73 м.	50 к. м.	—	—	—	—	—	—	—	30 к. пуд.	—	—	—	—	—		
15	Сечка	—	—	—	35 к. пуд	—	—	—	7 п.	2,40 к. пуд.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	Віка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	Яблыкі	25 п.	4-7 к. фунт.	42 п.	2-3 р. пуд.	2 п.	4 р. пуд	сушан. 15 ф.	20 к. фунт.	—	—	2 вазы	3-5 к. фунт	68 п.	1.80 к.-2,20 к. п.	95 п.	1.40-1.70 к. п.	25 п.	4-7 к. фунт	Пратасевічы, Гарожа.		
18	Чарніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	10 пуд.	5 к. кварты	—	—	—	23 ф. сушан.	40 к. фунт.	—	—	—	—	Прудок.	
19	Журавіны	200 кв.	10 к. кварт.	—	—	—	—	—	—	3 п.	35 к. пачка	—	—	—	—	—	—	—	—	Дзераўны, Цялухі, Агула.		
20	Табака	—	—	—	—	—	—	—	15 ф. сушан.	50 к. фунт	—	—	—	25 ф. сушан.	50-55 к. ф.	—	—	3 ф. суш.	50 к. фунт	Агула, Паліна, Цялухі.		
21	Грыбы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 мяшок	6 к. фунт	45 п.	60-80 к. п.	34 п.	80-90 к. п.	—	—	120 шт.салон.	1-1½ к. ф.	Карытна, Крынкі, (Старарадарскі раён).	
22	Капуста	—	—	—	—	—	—	—	—	9 пуд.	3 к. шт.	3 мяш.	8-10 к. дзес.	—	—	—	—	—	—	—		
23	Агуркі	—	—	—	—	120 шт.салон.	2 к. шт.	—	—	—	6-8 п.	5-8 к. фунт	—	—	28 п.	2 р. пуд.	2 п.	2-3 к. фунт	—	Пратасевічы.		
24	Ігруши	13 ф.	17-20 к. фунт.	—	—	—	—	—	—	—	20 к. фунт	—	—	—	—	—	—	—	—	Восава.		
25	Вішні	—	—	—	—	—	—	—	—	3 п.	4 к. варта	—	—	—	—	—	—	—	—	Пратасевічы, Восава.		
26	Буякі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7-8 к. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	В. Асіпавічы.		
27	Салата	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	Слыўни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29	Брусьніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	Часнок	—	—	—	—	—	—	3 ф.	40 к. фунт	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	Семячкі белыя	10 стак.	5 к. стак.	—	—	—	—	1 п.	7 к. фунт	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
32	Насеніне канспл.	—	—	—	—	—	—	50 ф.	7 к. фунт	—	—	—	—	—	—	—	—	2 пуды	—	—		
33	Семя лёр	—	—	—	—	—	—	1 шт.	60 р.	—	—	2 шт.	50-75 р. шт.	—	—	2 шт.	23 р.-35 р.	—	—	в. Асіпавічы. Вязы, Замоша.		
34	Карфы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	80 р. шт.	—	—		
35	Коні	1 шт.(жараб.)	35 р.	—	—	—	—	3 шт.	15-30 р. шт.	—	—	10 шт.	—	—	7 шт.	—	2 шт.	30-50 р. шт.	25 к. ф.	Пяшчанка, Рэпішча, Замошані, Вязы		
36	Сьвініні	5 шт.	10-15-20р.шт.	1 шт.	35 р.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 п.	25 к. ф.	—	—		
37	Мяса сьвіное	—	22 к. фунт	20 п.	25 к. фунт	2 п.	12 р. пуд	25 ф.	20 к. ф.	3-4 п.	25 к. фунт	4,5 п.	—	—	—	—	19,5 п.	20-21 р. п.	15 п.	45-50 к. ф.	Крынкі (Старарадарскі раён), Прудок, Замоша, Лучыцы, Гарожка М., Вязы, Пяшчанка.	
38	Сала	15 п.	45-50 к. фунт	10 п.	35 к. фунт	15 п.	16 р. пуд	3,5 п.	40-50 к. ф.	2-3 п.	50-55 к. ф.	3,5 п.	—	—	—	—	14 шт.	40-45 к. шт.	3 шт.	60 к. шт.	Замоша, Пр	

нем вугалю, які было вельмі цяжка дастаўляць. Наадварот, вываз збожжа перавысіў прывоз, што съведчыць аб поўным перавароце ў карыстаныні збожжам. Голад у Паваложкы і натуральны падатак прымушалі вывозіць збожжа нават з такихіх раёнаў, якія звычайна самі адчуваюць ў ім недахват. Характэрна, што якраз жытняя мука, якую да вайны вывозілі з Асіпавіч, у 1922-23 годзе прывозілася ў мястэчка. Гэта тлумачыцца астаноўкай тутэйшых паравых млыноў. Адным словам, адбыўся поўны пераварот у справе вывозу і прывозу тавараў.

У 1923-24 бюджетным годзе грузазварот зрабіўся больш блізкім да нормы: колькасць службовых грузаў зменшилася, вываз комэрцыйных грузаў пачынае зноў панаваць над прывозам, каменны вугаль зноў прывозіцца ў вялікай колькасці, дровы вывозяцца, павялічваецца вываз будавальных дрэўных матар'ялаў, збожжа яшчэ вывозіцца, але ў значна меншай колькасці, чым у папярэднім годзе.

Тавары, якія прывозяцца ў асіпавічы, часткаю спажываюцца ў мястэчку, часткаю-ж гужавымі дарогамі, асабліва ў базарныя дні, вывозяцца ў суседнія вёскі ды пасёлкі. Таксама і тыя тавары, што вывозяцца па чыгунцы з Асіпавіч, ідуць часткою з самага мястэчка, асабліва з яго фабрык, часткаю з бліжэйшых вёсак ды хутароў.

Вялікую ролю ў гандлёвым жыцці Асіпавіч граюць штотыднёвыя базары.

Вось даныя, якія характарызуюць асіпавіцкія базары як з боку колькасці прывезеных сялянамі продуктаў, гэтак з боку цаны іх ў розныя поры году; тутака паказаны і вёскі, хутары, адкуль прывозяцца продукты, што рысуе нам раён экономічнай цягі да Асіпавіч акольных паселішчаў (бярэцца адзін базар у м-ц за 1926 год).

Пры правядзенні сучаснага адміністрацыйнага падзелу БССР і пры ўтварэнні Асіпавіцкага раёну гэтая цага была прынята пад увагу і гэта было прычынай далучэння да Асіпавіцкага раёну апрача былога Замоскай воласці таксама часткі б. Пагарэльскай воласці Чэрвенскага павету. Факт утварэння Асіпавіцкага раёну ў сваю чаргу ўзмацаваў і павялічыў уплыў Асіпавіч на экономічнае жыццё вёсак раёну. Нават тыя мясцовасці, якія раней не ўваходзілі ў сферу цягі да Асіпавіч, з новым адміністрацыйным падзелам сталі ў цесную залежнасць ад новага адміністрацыйнага асяродку. Так, напрыклад, раён цягі да Лапіч у сучасны момант набывае патрэбныя продукты ня толькі ў Лапічах, але таксама і ў Асіпавічах, і можа лічыцца часткай Асіпавіцкага экономічнага раёну. Таксама можна сказаць, што Асіпавічы пера-

хапілі частку даходаў Гарадка, куды раней па гандлёвых справах ездзілі сяляне з Карытна.

У некаторай, хаця і ў значна слабейшай экономічнай залежнасці ад Асіпавіч знаходзіцца заходняя частка Сьвіслачкага раёну Бабруйскае акругі і паўднёвая часткі Чэрвенскага раёну Менскай акругі. Ад Асіпавіч адыходзяць тыя цягнікі, што ходзяць па так званай Верайцоўскай чыгунцы на Уборак, Градзянку ды Завішын, а гэтая чыгунка абслугоўвае і Сьвіслачкі і Чэрвенскі раёны. Такім чынам тавары, што ідуць з гэтых раёнаў, так сказаць „на сусветны рынак“, або наадварот—у гэтыя раёны, у значнай меры праходзяць праз Асіпавічы. Аднак рух цягнікоў па Верайцоўскай чыгунцы слабы, і сяляне звычайна ўважаюць за лепшае ехаць конёмі з-пад Сьвіслачы непасрэдна ў Бабруйск, або з-пад Градзянкі ў Чэрвень, ці нават з-пад Завішына ў Асіпавічы, чымся ча-каць некалькі дзён цягніка па Верайцоўскай чыгунцы.

VI.

Да вайны Асіпавічы ня мелі ніякага адміністрацыйнага значэння. Валасны асяродак Замоскай (потым Чычэрынскай) воласці, у межах якой ляжалі Асіпавічы, знаходзіўся ў сяле Замошы за 4 кілометры ад мястэчка. У самых Асіпавічах была толькі адна адміністрацыйная ўстанова—„мящанскае ўпраўленыне“. Апрача таго, тут знаходзіліся паштова-тэлеграфнае аддзяленыне, дзвёхклясавая чыгуначная школа, чыгуначны прыймальны пакой, аптэка і таварыства ўзаемнага крэдыту.

Стаўшы раённым асяродкам, мястэчка набыло характар адміністрацыйнага цэнтра з значным лікам служачых у Раённым Выканаўчым Камітэце, Раённай Міліцыі, Народным Судзе і іншых раённых установах. Паштова-тэлеграфнае аддзяленыне замянілася бойкай паштова-тэлеграфнай канторай; чыгуначны прыймальны пакой, заснаваны ў 1900—01 г., ператварыўся ў—амбуляторию для ўсіх застрахаваных работнікаў і служачых, якую наведваюць штодзень 70-75 хворых. Побач з гэтым у мястэчку адчынілася больніца.

Як культурны асяродак, Асіпавічы маюць значэнне ня толькі для свайго, але нават і для суседніх раёнаў.

З культурных устаноў тут з'явітае на сябе ўвагу мэтэ-оролёгічная станцыя другога разраду. Яна была адчынена ў 1888 г. і праіснавала да верасьня 1915 г. Затым была зачынена і зноў пачала функцыянуваць з 1 лістапада 1924 г.

З 1925 г. у мястэчку залажылася першая навуковая організацыя—Раённае Таварыства Краязнаўства.

Сетка культастыветных устаноў асабліва пачынае пашыраца з адыходам палякаў. Першым зьяўляецца ў 1921 годзе чыгуначны клуб; тамака організуеца духавы оркестр і драмгуртак; клуб спачатку меў толькі адзіную платную пасаду—вартаўніка. Лік членаў клубу паступова ўзрастает:

1925 год	70	жанч.	i	148	мужчын
1926	"	74	"	157	"
1927	"	98	"	189	"

Цяперака тут ёсьць ужо 5 платных працаўнікоў і многа гурткоў: політгуртак, фізкультурны, вытворчы, професійны, радыё, гурток беларускі і шмат іншых. Ёсьць бібліотэка, орга-нізаваная ў 1923 г.; лік кніг і чытакоў у ёй паступова расце:

1825 год: Чытакоў	=39	раб.	; 33	служ.	; 108	чл.	сям'ї;	кніг	875.
1926	"	=82	"	68	"	155	"	"	кніг 1775.
1927	"	=93	"	82	"	163	"	"	кніг 2357.

Пры клубе ёсьць радыё і кіно.

Радыё першы раз зявілася ў Асіпавічах у канцы 1925 году—у загадыка электрычнай станцыі. У клубе яго пабудавалі ў 1926 г. на сродкі Учкпрофсожа (400 руб.) і клубу. У канцы 1927 году—у Асіпавічах было 4 радыё—устаноўкі.

Кіно ў Асіпавічах узьнікла ў 1917 г. (організаторы—Фралоў, Сымілавіцкі) і ў хуткім часе зачынілася. У 1919 г. (у час польскай окупацыі); організатарамі новага кіно былі: Унігоўскі, Фарфель, Футар. Але-ж і тады яно доўга не існавала. У трэці раз кіно—пры клубе—існуе больш за ўсе папярэдня: заснаванае з 1923 годзе яно працуе да цяперашняга часу. Тутака значную ролю адыграла электрычна сіла, якая ў чыгуначным клубе атрымоўваецца з сваёй—чыгуначнай электрастанцыі. Гісторыя зьяўлення электрычнага асьвятлення ў Асіпавічах пачынаецца з 1917 г., калі прадпрыемца яўрэй Нямцоў адчыніў уласную электрастанцыю і асьвяціў прыватныя хаты Асіпавіч. Гэтая станцыя не перажыла 3-х окупацый, і ў 1920 годзе—у час польскай окупацыі—яе канчаткова разбурылі. Але-ж з 1921 году пачынае дзейнічаць чыгуначная электрастанцыя, якая дае съятло ўва ўсе чыгуначныя дамы і ўстановы, а лішак разъмяркоўвае па прыватных хатах.

Крыху пазней за чыгуначны клуб пачынае дзейнічаць mestachkovы народны дом—ён абслугоўвае жыхарства мястэчка—не чыгуначнікаў. Для гэтага народому занялі адну—з трох—яўрэйскую сінагогу, адрамантавалі яе на сродкі рапрофбюро (300 р.) і РВК (156 р.) у студзені 1925 году. Адразу накупілі кніг—на сродкі Раана (на 320 руб.) і выпісалі бягучую літаратуру. У канцы 1925 году да народому дарабілі

прыбудоўку—для сцэны; атрымалася добрае тэатральнае памяшканье — вялікая сцэна для артыстаў, вялікая зала для глядачоў.

Але раптам у лютым 1926 г. гэты народом згарэў; цікава, што і да гэтага часу прычыны пажару ня высьветлены.

Культпраца ў мястэчку спынілася. Тады Раана ўзбудзіла сумесна з Рапрофбюро хадайніцтва перад Акрана аб пабудове новага народому. На гэту справу Акрана адпусціць 6000 руб.; сюды дадалі Рапрофбюро і РВК 2200 р.; лясныя матар'ялы былі адпушчаны бясплатна—і ў ліпні 1926 г. быў заложаны падмурак. Да будавання народому было прыступлена толькі ў чэрвені 1927 год; час сканчэння прац залежыць ад сродкаў.

Найвялікшая з асілавіцкіх школ—чыгуначная школа мае 2 будынкі: драўляны, які закуплены ў гр. Рывіна, і каменны, які пабудаваны спэцыяльна для школы ў 1914 годзе. Школа аблугаўвае дзяцей транспортных служачых Асілавіч і акольных станцый і вёсак па такім радыусе: Дзераўцы (Слуцкая чыгунка), Талька (Менская лінія), Ясень (у бок Баруйску), Уборак—Градзянка па Верайцоўскай чыгунцы і вёскі: Пратасевічы, Іgnатаўка (Сьвіслацкі, р.), Вязьзе, Гарожка, Восава.

Каменны будынак быў скончаны ў 1914 годзе на сродкі б. Лібава-Роменскай чыгункі; у драўляным будынку школа зъмясьцілася з 1906 г. Каменны будынак быў пабудованы для інтэрнату; у ім да 1918 году зъмяшчалася да 80 чалавек вучняў.

Лік вучняў зъмяняўся па гадох такім чынам:

1906 год— . . .	80	чалав.;	1916 год— . . .	450	чал.;
1908 " . . .	170	"	1918 " . . .	620	"
1910 " . . .	230	"	1919 " . . .	379	"
1914 " . . .	340	"	1920 " . . .	402	"
1915 " школа не працевала (яна была эвакуавана на поўдзень).			1925 " . . .	470	"
			1927 " . . .	522	"

У сучасны момант школа-сямігодка мае добрую бібліотэку (звыш 3000 томаў), хэмічны і фізyczны габінэты і зъяўляецца па пастаноўцы справы ўзорнай на Заходній чыгунцы. У апошні час тутака паставлена радыё.

Гарадзкая сямігодка організавана ў 1921 годзе і зъмяшчаеца ў нацыяналізаваным доме. Яна аблугаўвае дзяцей з Асілавіч (мястэчка) і вакольных вёсак. Лік вучняў у ёй з кожным годам павялічваецца:

1921 год— . . .	60	чал.;	1924 год— . . .	202	чал.;
1922 " . . .	132	"	1926 " . . .	225	"
1923 " . . .	157	"	1927 " . . .	374	"

Акрамя гэтых 2 школ—буйных па ліку вучняў,—ёсьць у Асіпавічах яшчэ яўрэйская школа (заснаваная ў 1919 годзе) і польская.

Да 1923 году ў Асіпавічах ня было комуністычных дзіцячых аўяднаньняў. У мястэчку існавала сыонісцкая організацыя, якая ахоплівала малую колькасць яўрэйскіх дзяцей. Улетку 1923 г. організаваўся дзіцячы гурток пад назовай „Гуртак самадзейнасці“ пад ідэёвым уплывам сыоністых. Існаваўшая ўжо тады комсамольская організацыя працавала „гуртку самадзейнасці“ працаўца у садзе РВК пад яго кіраўніцтвам. Гуртак разъбяжаўся, засталося толькі 6 чалавек, для якіх з ячэйкі КСМ быў выдзелены важаты Раськін; гэтая група дала сабе назову „маладых спартакаўцаў“. Яны праводзілі гульні, маршыроўку. Група паступова расла. Выдзяляеца новы важаты—Малевіч; пачынаюць праводзіцца зборы, вывучэнне жыцця Маркса, Энгельса, гутаркі аб сяятах, Комсамоле. Да студзеня 1924 г. група вырасла да 15-20 чал.

У дзень пахаваньня Леніна група першы раз організаваным щляхам выходзіць на вуліцу. Некаторыя з дзяцей—2-3 чал.—надзялоць чырвоныя гальштуки. Праходзіць паўгоды—і група вырастает ў 3 атрады, організуеца база 3 атрадаў, старшынёй якой выдзяляеца т. Жукоўскі. У організацыю прыяжджаюць акруговыя організатары Каплан і Ізакаў, якія працаваюць назову організацыі—юныя піонэры. У верасні 1924 г. у „Дзіцячы тыдзень“ зменена назва, і 30 чалавек у гэты дзень даюць урачыстае абяцаньне. У 1924 г. організавалася і Раэндзіцбюро, якое аўяднала 3 павялічаных атрады—1 чыгуначны і 2 mestachkovых—на чале з т. Жукоўскім. У пачатку 1925 году піонэры сваімі сіламі адрамантавалі сабе клуб, дзе і пачалі праводзіць заняткі.

Улетку гэтага-ж году яны праводзяць першую начоўку. Над піонерамі бяруць шэфства саюзы дрэваапрацоўчы і працасцьветы.

Асабліва шырака разгарнулася праца сярод піонэраў у час, калі замест Жукоўскага на чале Раэндзіцбюро стаў т. Саньнікаў.

Лік атрадаў узрос да 5 (2 чыгун. і 3 mestachk.), у школах організуеца форпосты; атрады перабудоўваюцца па професійным прынцыпе. Піонэры бяруць шэфства над вясковымі піонерамі, падымаюць іх працу. У сваім клубе яны адчынілі бібліотэку і чытальню, вызначылі дзяжурных, заявілі дзеньнікі.

На „Міжнародны юнацкі дзень“ 2 піонэры перадаюцца ў Комсамол.

У пачатку 1926 году праводзіцца першы політсуд над піонэркай.

Улетку 1926 году піонэры пачынаюць выяўляць сябе ў грамадзкай працы—працуюць у садзе РВК, дапамагаюць у с.-с., прымаюць удзел ў насаджэнні дрэў і г. д.

Першая спроба выйсьці ў лягер скончылася няўдала—піонэры прымушаны былі праз 2 дні звярнуцца да хаты з прычыны недахвату продуктаў.

У 1927 г. 40 чал. піонэраў выходзяць на 10 дзён у лягеры, з якіх піонэры вярнуліся вельмі здаволенымі.

У сучасны момант праца праводзіцца сярод піонэраў добра. Добра працуюць па школах форпосты, кіруючы працай школъкомаў. Піонэры працуюць у розных школьніх



У лягеры 1927 г.

камісіях, праводзяць працу з неорганізованнымі дзяцьмі, праводзяць сходы з бацькамі, ходзяць на экспкурсіі, шэфствујуць над вясковымі атрадамі, у якіх праводзяць працу; чытаюць газэты, часопісы, выдаюць съценгазэту. У іх працы многа дапамагаюць ім піонэры-комсамольцы.

Ячэйка ЛКСМБ організавалася ў 1920 г.; організатарамі яе лічацца Сташкевіч і Меламед; тады ў ёй лічылася 20 чалавек. У той час—час бандытызму і контррэвалюцыі—маладой ячэйцы давялося аддаць усе свае сілы і час на барацьбу з бандытамі; нават організатар яе М. Сташкевіч сваё жыцьцё загубіў у гэтай барацьбе.

Ячэйка падначальвалася Бабруйскаму Павятоваму Камітэту. У 1921 годзе па загаду Павятовага Камітэту яна падзяляеца на 2 часткі: чыгуначную і местачковую, у гэты час шмат комсамольцаў кідаеца на працу ў вёсках. Ніякай працы ўнутры ячэйкі ў той час блізка што не вялося. У 1924 годзе ў Асіпавічах організаваўся Раённы Камітэт КСМ; у май гэтага году адбываеца першая раённая конферэнцыя КСМ. Да 3-й конферэнцыі—15 мая 1925 году—у организацыі налічваеца—у чыг. ячэйцы 30 чал, у местачковай 35—40 чалав. З гэтага часу і пачынаеца самаадукацыйная праца сярод комсамольцаў; утвараеца політшкола; пачынаеца якасны і колькасны рост организацыі.

Ячэйка РКП організвалася адразу пасля адыходу немцаў у 1918 годзе. Організатарамі яе былі—Зыкаў, Мымрыкаў, Чорны; яна праіснавала да другога прыходу палякаў. Пасля адыходу палякаў ячэйка зноў ажыла і пачынаеца яе паступовы рост. Увага ячэйкі ў гэты час была скірована на падняцьце гаспадаркі („субботники“ і „воскресники“); многа членаў пайшло і на фронт (барацьба з Урангелем). З 1923 году пачынаеца ўцягванье ў партню членаў з вёскі; многа партыйцаў прышло з фронту. У гэтым годзе ячэйка падзяляеца ўжо на дзве часткі: чыгуначную і местачковую. З 1925 г. пачынае разгортацца політпраца ячэйкі. Цяперака ў Асіпавічах налічваеца 4 ячэйкі (2 чыгун. і 2 местачк.) з агульным лікам партыйцаў у 100—120 чалавек; ідэёвае кірауніцтва партыі прыкмячаеца ўва ўсіх грамадзкіх і савецкіх организацыях. Да гэтага часу Асіпавіцкая организацыя КПБ ужо дала многа адказных працаўнікоў і Саюзу і БССР.



Вел. адреса
| Аутомат.

1964

Бел. сънок.

1994 EDITION

